

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б) Б, ЦВК і СНК БССР

№ 269 (5943) 23 лістапада 1937 г., аўторак ЦЕНА 10 КАП.

ЧОТКА АРГАНІЗАВАЦЬ ПЕРАДВЫБАРЧУЮ АГІТАЦЫЮ

Ва ўсіх кутках несажылай савецкай краіны вялікі палітычны ўздзеянне ў сувязі з падрыхтоўчай працай у Вярхоўны Совет СССР. Усё больш шырока слаі палітычнага палітычна актывізацыя ў ходзе выбарчай кампаніі.

Цэнтр агітацыйна-адукацыйнага ўдзелу. Вялікая агітацыйная работа вядзецца партыйнымі арганізацыямі на прадпрыемствах, ва ўстановах, у калгасах. Але гэта работа мае сур'ёзны арганізацыйны характар. Вельмі многія партыйныя арганізацыі не ўлічылі, што часта рабочыя і служачыя жывуць не ў той акрузе, дзе знаходзіцца іх прадпрыемства ці ўстанова. Значыць, і галасаванне яны будуць не ў сваёй акрузе, а ў іншай.

Выбарчая кампанія ўсталявае ў паласу, дзе трэба выкарыстаць сур'ёзны арганізацыйны характар кампаніі, арганізацыянага характару і ланка выбарчай кампаніі. Не гледзячы на прадпрыемства, якія арганізуюць выбарчую кампанію, нават на буйных прадпрыемствах прамысловых цэнтраў даўно не ўсе рабочыя ведаюць, што трэба галасаваць у тым выбарчым участку, у якім жывеш. На апошнім пленуме Маскоўскага гарадскога камітэта партыі тав. Наскоў—дзяржаўная асоба па 56-му выбарчаму участку Ставінскай акругі—расказаў: пры абходзе дамоў свайго выбарчага участка ён высветліў, што многія людзі, якія пражываюць у розных участках, на заводзе, не маглі сказаць, хто балатруецца па іх выбарчым участку. У асобных рабочых складалася ўяўленне, што яны ўсе, незалежна ад месца жыхарства, будуць галасаваць за кандыдата, які з'яўляецца на агульным сходзе прадпрыемства. Такія ж факты прышлі на пленуму МК Б і тав. Жыткіў.

Вядома, якую вялікую ролю адыгрывае агітацыя на ўсіх этапах гісторыі большавізму. Большавіцкая агітацыя заўсёды была палітычна рэвалюцыйнай, адрываючай і пераможчай. У арганізацыі большавіцкай агітацыі, у асаблівасці ў асаблівасці арганізацыі, накіраваныя вядомаму агітацыйнаму, выростанню жывоці, сцілі і тысячым рабочым-агітатарам. Усе гэтыя сілы, усе гэтыя павінны быць выкарыстаны для дэмакратычнай перадавыбарчай агітацыі і на самім прадпрыемстве і, галоўным чынам, на выбарчым участках. Любы рабочы павінен выходзіць з прадпрыемства дамоў, гатовы растлумачыць суседзям, даросламу члену сям'і, за каго трэба галасаваць, як будуць праходзіць выбары.

Увесь арсенал большавіцкай агітацыі павінен быць выкарыстаны зразам з максімальнай гібкасцю. Пярвымі партыйнымі арганізацыямі заводаў, фабрык, устаноў, арцель, калгасаў, новабудоваў павінны праводзіць сходы рабочых і служачых асоба па тым выбарчым участках, дзе яны жывуць. Скажам, маскоўскі завод «Дынамо» павінен асобна правесці сходы сваіх рабочых-выбаршчыкаў, якія жывуць у Пролетарскай, Ставінскай, Маладзёўскай і іншых акругах. На гэтых сходах, неабходна расказаць выбаршчыкам аб тым кандыдату, які балатруецца ў ланка выбарчай кампаніі, трэба безумоўна растлумачыць выбаршчыкам, што ён будзе выбіраць не па месцу работы, а па месцу жыхарства.

На адным квартале, на адным доме не павінны астацца ў выбарчай кампаніі дзве большавіцкія ўдзельніцы. Аб гэтым забягаюць вельмі многія партыйныя арганізацыі. У Ставінскай, Тульскай вобласці, асабліва паз-ва ўвага партыйнай арганізацыі Хімак-аблонацыі павінны павесці. Сакратар парткома камітэта да апошняга дня не ведаў, што ад яго ўваходзіць у выбарчы ўчастак, які знаходзіцца на тэрыторыі Хімак-аблонацыі. Партыйная арганізацыя камітэта не паслала ў гэтыя дні аднаго агітатора, ні аднаго існасцяка. Так вынікае з аднаго ўвагі партыйных арганізацый і нават камітэта.

У Браслаўскай кіраўніцкай камітэтаў да выбарчага участка № 29 павінны

арганізаваны. Арганізацыі гэтыя і не думалі па-спраўядліваму прыступіць да агітацыі. А кіраўніцкай камітэта, фармальна выканавшы сваю функцыю, не задумаўся праверыць, як пярвыя арганізацыі прыступіць на прымаваных да іх участках.

Кастрычніцкі Пленум Цэнтральнага Камітэта партыі ўказаў, што кожны райком адказвае за арганізацыйную і агітацыйную работу на сваёй тэрыторыі. Цэнтрам агітацыйнай работы з'яўляецца выбарчы ўчастак. Сюды — усе сілы, усе ўвагі, усе сродкі агітацыі. Сюды, у дэпартамент дзяржаўнай асобы, — правераны акты партыйных і непартыйных большавікоў.

Вольны, часцей, сур'ёзнай трэба правядзены правараў і інструктаваць агітатарам. Адназначна і ўважана роля зразам у кожнага большавіцкага агітатора! Расказаў-жа выбаршчыкам пра жывы кандыдата ў дэпутаты — гэта часта азначае расказаць захляпаючую апавесць. Жывы многіх і многіх кандыдатаў у дэпутаты поўна і гераічна і самаданнай работы. Трэба толькі добра ведаць біяграфію кандыдата, за якога агітуеш, ведаць яго работу, яго заслугі перад радзімай. Сярод кандыдатаў — лепшыя людзі краіны, партыйныя кіраўнікі, бязмежна алчаныя сталінскаму Цэнтральному Камітэту партыі, вядомыя ўсёй краіне вучоныя, перадавыя рабочыя, калгаснікі, якія выраслі ў дзяржаўных дзячю, героі-лётчыкі—заваявальнікі Арктыкі, лепшыя прадстаўнікі савецкай інтэлігенцыі. У вольным спіску кандыдатаў у дэпутаты — цвет краіны. За гэтых людзей ёсць чым агітаваць. Расказаць аб гэтых людзях — гэта значыць расказаць аб гіганцкіх поспехах сацыялізму ў савецкай дзяржаве, аб росце людзей, росквіце талентаў.

Масюна партыйныя арганізацыі павінны тэрмінова палітызаваць аб тым, каб на ўсіх выбарчых участках меіся біяграфія, партрэт кандыдата ў дэпутаты, лозунгі і плакаты, агітуючыя за данага кандыдата.

Асноўны метад агітацыі ў выбарчай кампаніі — гэта выпрабаваны метад большавіцкай партыі: настойлівае, гандэбо, цярплівае растлумачэнне. Не адміністратываць у агітацыйнай рабоце, а пераконваць. Прыходзіць у дом, агітатар павінен перш за ўсё вывучыць склад жыхароў, затым звязацца з масай выбаршчыкаў для сур'ёзнай, удуманай агітацыі за кандыдата. Каб патрэба, агітатар абавязаны праводзіць і інтэлектуальныя гутаркі з асобнымі выбаршчыкамі. Ленін вучыў, што

да ма трэба вучыцца падыходзіць асабліва цярпліва і аспарнага, каб ўмець аразумець асаблівасці, сваясаблівасці рысы псіхалогіі кожнага слою, прафесіі і т. п. гэтай масы».

Большавіцкі агітатар павінен быць паспярэжым. Скрозь і ўсёды, у асаблівасці ў асобных раёнах, на акраінах гарадоў, у вёсках, агітатар абавязаны памятаць, што ёсць яшчэ асобны разгоржаны клас, што наны, царкоўнікі, сектанты сямтам прабуюць весці варажы агітацыю. Малейшым сиробам варажы агітацыі трэба даваць рашучы адпор.

Усе сродкі, усе выпрабаваны арсенал большавіцкай метаду пераконання — на выбарчы ўчастак, у ланка, у інтэр'ят, каб ахапіць пачаўнае ўсё масу выбаршчыкаў большавіцкім уплывам! Выбарчай кампаніі — лепшы агітацыйны сым! Энергічна, чоткай арганізацыйнай і агітацыйнай работай падрыхтоўце мільёны масы выбаршчыкаў для аднадушнага галасавання за кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Савета СССР — за верных сыноў радзімы, якія паказалі сваё ўменне змагацца за справу партыі Леніна—Сталіна, за справу народа.

(«ПРАВДА»).

Выбарчы ўчастак—цэнтр агітацыйна-прапагандыскай і арганізацыйнай работы. Туды трэба накіраваць усе сілы, усю ўвагу, усе сродкі агітацыі!

Ахапіць большавіцкім уплывам усю масу выбаршчыкаў—баявая задача выбарчай кампаніі. Энергічна, чоткай работай падрыхтоўце выбаршчыкаў да аднадушнага галасавання за зарэгістраваных кандыдатаў у Вярхоўны Совет СССР.



Клімент Ефрэмавіч Варашылава. Здымак зроблены ў 1935 г. Рэпрадукцыя з кнігі «Першы коняк».

МЕНСКАЯ ГАРАДСКАЯ ВЫБАРЧАЯ АКТРУГА ПРАЦОЎНЫЯ МЕНСКА З ВЯЛІКАЙ РАДАСЦЮ БУДУЦЬ ГАЛАСАВАЦЬ ЗА Кліментія Ефрэмавіча ВАРАШЫЛАВА НАШАМУ ДЭПУТАТУ

І песні, і музыка, і людзі гамоняць. Аз фабрык да фабрык, аз хат і да хат. Народ беларускі пачувае сягоння: Клімент Варашылаў! яго агітатар!

Народ усёй сям'і, як роднага брата. Шануе і любіць яго на кожным кроку. І сэрца аддаць за свайго дэпутата, Пасла-дэпутата ў Вярхоўны Совет!

У нашым Савецкім Саюзе не мала. У нас няма пазіцыянаў, — нось так — з лобамі, з лобамі!

Людзі вядуць: марш! даўно ўжо і стала! Людзі Вярхоўнае нашы і любіць. Браты!

Каб ён бываў да нас на манёўры! Промысьле агітатар, камі, рудзікі. О, колькі тэй радасці, колькі тэй веры. Што вораг не спрымае ўжо нашай мязы!

Паважна старыя вятары наркама. — Падасць хаб-соль, караван і мёд. І кветкі-вяснянкі—дзячю, вятком, — Падасць яму на пачынае прыход.

Народ беларускі пабудуе сатрапаў, Паці све сее спакоейна шпотаў.

Не страшны яму дэфенсівы, геастаны, Ні панова Польшча, ні гітлераў аброк. Наш славес луганскі, Нарком абароны Зысядзе ў Вярхоўны Совет ад нас. Божа нашай арміі слаўна Чароная! Мы пойдзем з табою ў паходы не раз!

Бо час ён налічыць і трон бітваў ўдара, І трыбы збудуць, паклучыць у бой, — Супроць банд фашысцкіх, патрамаў, па-жараў

Народ беларускі пабудуе з табой.

І песні, і музыка, і людзі гамоняць. Аз фабрык да фабрык, аз хат і да хат. Народ беларускі пачувае сягоння: Клімент Варашылаў! яго агітатар!

А сонейка будзе ўсходзіць, заходзіць, Пліска будзе рэчы, шуміць будзе бор. Жыць будзе ў свабодным пачынае нашым пачеце

Імя палкавода ад зорак да зор.

Янка КУПАЛА.

Кіславожск. 17/ХІ—37 г.

РАБОЧЫМ, РАБОТНІЦАМ, ІНЖЫНЕРНА-ТЭХНІЧНЫМ РАБОТНІКАМ І СЛУЖАЧЫМ МЕНСКАЯ ГАРАДСКАЯ ВЫБАРЧАЯ АКТРУГА БССР

Мы, калгаснікі і калгасніцы калгаса «Труда-знанне», Александраскага сельсавета, Юргінаскага раёна, Новосібрскай вобласці РСФСР, прынялі адкрытае пісьмо правараў нашай любімай партыі і членаў рабоча-сялянскага ўрада, з якога дэдавалі, што лепшы саратнік нашага любімага правара Іосіфа Вісар'янавіча Сталіна — Клімент Ефрэмавіч Варашылаў! даю агоду балатравацца ў нашай выбарчай акрузе. Мы вітаем усё рабочых работніц, інжынерна-тэхнічных работнікаў Менскай гарадской выбарчай акругі. Мы ўважваем у тым, што ўсе рабочыя, работніцы, інжынерна-тэхнічныя работнікі аддадуць свае галасы за лепшага саратніка Іосіфа Вісар'янавіча Сталіна — Клімента Ефрэмавіча Варашылава.

І яшчэ маней згуртуем рады вакол комуністычнай партыі большавікоў і яе любімага правара Іосіфа Вісар'янавіча Сталіна!

Няхай жыве комуністычная партыя і не правара Іосіф Вісар'янавіч Сталін! Няхай жыве лепшы саратнік таварыша Сталіна — выдатны палкаводзец — маршак Савецкага Саюза Клімент Ефрэмавіч Варашылаў!

ПА ДАРУЧЭННЮ МІТЫНГА ПІСЬМО ПАПІСАЛІ: Калгаснік Велінаў, калгасніца Ляўрэнаў, дэпутат Бойна, настаўніца Каралёва, калгаснік Анікеў, старшыня сельсавета Удалой.

ПІСЬМО ЧЫРВОНАФЛОТЦАЎ ВЫБАРШЧЫКАМ МЕНСКАЯ ГАРАДСКАЯ ВЫБАРЧАЯ АКТРУГА

Чырвонафлотцы, камандзіры і сям'і нац-склада падраздзялення Чорнаморскага флоту, якім камандуе т. Іваноў і камісар т. Скарабагатаў, з вялікай радасцю адзначаюць, што першы маршал Савецкага Саюза народны камісар абароны, баявы саратнік правараў народаў таварыша Сталіна Клімент Ефрэмавіч Варашылаў даў агоду балатравацца па нашай выбарчай акрузе.

Мы горды тым, што выбаршчыкам нашай выбарчай акругі вынаў вялікі годар аддаць свае галасы за пралетарскага палкавода, загартаванага ў бах громадзянскай вайны і сацыялістычнай буйноў, любімага наркама абароны таварыша Варашылава.

Вашы галасы — гэта галасы ўсёй краіны, акая з такой любоўю і адданасцю вылучала на сваіх сходах кандыдатаў у Вярхоўны Совет любімага правара на роднаў таварыша Сталіна і яго баявых саратнікаў.

Няхай жыве правараў сусветнага пралетарыята таварыш Сталін! Няхай жыве наркама абароны таварыш Варашылаў!

Па даручэнню мітынга асабовага скарда —

прэз'яўны: СНАРАБАГАТАЎ, ДАНДУКОЎ, СПІРЫН, ШАПІРА, ТЕЛЕПЕВА.

КУСТАВАЯ НАРАДА ПА ПАДРЫХТОУЦЫ ДА ВЫБАРАУ У ВЯРХОЎНЫ СОВЕТ

Учора ў Менску адбылася куставая нарада па пытаннях ходу падрыхтоўкі да выбараў у Вярхоўны Совет СССР. На нарадзе прысутнічалі старшыня Менскай, Барысаўскай, Слуцкай і Асіпавіцкай выбарчых акруг, сакратары райкомаў КП(б) Б і старшыня райвыканкомаў 24 раённай рэспублікі гэтых выбарчых акруг, старшыня і сакратары выбарчых участкаў і дзявераныя асобы Менскай гарадской выбарчай акругі.

Нарада заслухала рад выступленняў з месца пра становішча арганізацыйнай і агітацыйна-прапагандыскай работы па падрыхтоўцы да выбараў у Вярхоўны Совет.

Першым выступіў сакратар Пухавіцкага райкома КП(б) Б тав. Кулябакі, 4 яго інфармацыя выслыяла, што Пухавіцкім райком КП(б) Б не аразумеў сутнасці ўказанняў ЦК ВКП(б) і асабіста таварыша Сталіна пра разгортванне работы па падрыхтоўцы да выбараў. Не арганізавана работа дзявераных асоб, вельмі дронна арганізавана агітацыйная работа сярод выбаршчыкаў.

— Колькі ў вашым раёне ёсць дзявераных асоб? — пытае выканаючы абавязкі другога сакратара ЦК КП(б) Б тав. Лявіцкі.

Тав. Кулябакі не памятае. Нарэшце ён дастае бланкет — 35 дзявераных асоб.

— А колькі ў вас агітатораў?

— Агітатораў у нас... 226. Выбаршчыкаў... 254. У нас ёсць шмат трох агітатораў. Мы рабілі выхад на ўсё.

— У вас 35 дзявераных асоб. Што-ж, выходзіць, што актыў агітатораў маюць толькі пачынае дзявераных асоб, а астатнія пражуюць адны?

Кулябакі імкнецца дасяць, што ўсе дзявераныя асобы маюць актыў агітатораў. Але на пытанне перад ім пытаюць аб іх рабоце, ён не дае клятвеннага адказу, а бланкетна блытае. Гэта — рэзультат таго, што сакратар райкома не ведае спраўданага стану агітацыйна-прапагандыскай і арганізацыйнай работы па падрыхтоўцы да выбараў. Райком КП(б) Б не забяспечыў большавіцкага кірунцтва гэтай рашучай палітычнай работай. І не дзіўна пасля гэтага, што ў многіх сельсаветах раёна габянона зрываецца падрыхтоўка да выбараў.

Нават, па скардженню самога Кулябакі, толькі 6 паміжканцаў выбарчых участкаў забяспечаны, а астатнія 29 паміжканцаў зусім не падрыхтаваны. Асаблівасць дэлегаванай падрыхтоўкі да складання спіскаў выбаршчыкаў прывяла да таго, што 1.000 выбаршчыкаў аказаліся не ўнесенымі ў спісы. У анім сельсавета са спіска «выпала» цэлая вёска. У Новадзвур'янскім сельсавета ў спісках не было ўнесена 5 проц. выбаршчыкаў.

— У нас не так ужо дрэнна, — хоча заспакоіць прысутных тав. Кулябакі: — Для галасавання падрыхтаваны.

— Кабіны ў нас, асаблів, маленкія. Як-жа вы туды сталі паставіць? Ды ці падрыхтаваны ў вас сталі?

— Прызначылі, гэтымі пытаннямі мы лічым не пацікавіліся.

Так Пухавіцкі райком КП(б) Б «срытуецца» да гістарычнага дня 12 снежня.

На трыбуне — дзявераная асоба 24-га участка Менскай гарадской выбарчай акругі тав. Снігір. Пры дапамозе партарганізацыі фабрыкі «Комунарка» яна разгарнула вялікую агітацыйную работу сярод выбаршчыкаў.

— Мой выбарчы ўчастак, — расказвае т. Снігір, — раскінуты на Украіне горада. Я пачаў сваю работу з вывучэння сляду выбаршчыкаў, каб ведаць, які лепш іх абслужыць, як з большым поспехам дасяць да кожнага выбаршчыка жывое слова большавіцкай агітацыі. Участак мы рабілі на дзевяць пачаткаў. Добра выбаршчыкаў, пікавіліся іх волгарах выбаршчыкаў, пікавіліся іх волгарах, што яны пражуюць не дрэнна. Выбаршчыкі добра ведаюць свай агітатораў.

Напярэдадні 20-й гадавіны Кастрычніцкай рэвалюцыі мы правялі сходы на вуліцах нашата выбарчага участка. Сходы прайшлі арганізавана. Добра былі падрыхтаваны дэкадачкі. Мы скардзілі гармонікі, патэфоны. Сярод выбаршчыкаў адукаваныя вялікі палітычны ўдзел.

30 кастрычніка мы арганізавалі экскурсію хатніх гаспадынь выбаршчыкаў. Мы іх знаёмілі з новым Менскам, з нашымі фабрыкамі і выдатнымі жыллімі будынкамі. Нягледзячы на клубе імя Сталіна мы правялі вечар у гонар нашата кандыдата ў дэпутаты Вярхоўнага Савета тав. Варашылава. Вечар прайшоў з вялікім удзелам, выбаршчыкі асталіся вельмі задоволенымі.

Далей тав. Снігір расказвае пра тое, якую работу яна наменіла правесці ў бліжэйшыя дні.

— Днём і ноччу, — заканчвае тав. Снігір, — буду сядзець у гэтым клубе і даб'юся, што 12 снежня ўсе да аднаго выбаршчыка прыйдуць да выбарчых ўраў.

Затым выступіла старшыня 69-га выбарчага участка Менскай гарадской выбарчай акругі тав. Власаў. Ён гаворыць аб чым толькі хоча, але не аб рабоце выбарчай каміі. Яму кітаюць рэвалюцыя, на які ён адказвае досыць неахвотна і блытана. Хутка вывясляецца, што ў рабоце выбарчай каміі ёсць рах бліжэйшых неахвотнаў, не пражуючы вельмі шчыльна прытані падрыхтоўкі ўчастка да выбараў.

Аб рабоце Асіпавіцкай акруговай каміі па выбарах у Совет Нацыянальнасцей расказвае старшыня гэтай каміі т. Шпакава.

— У нашай выбарчай акрузе 176 выбарчых участкаў. Падрыхтавана паміжканца для пражавання выбараў толькі на 48 участкаў. У Асіпавіцкім, Пухавіцкім і Чароноўскім раёнах урны зробілі, але не даставлены на выбарчыя ўчасткі. У Смілавіцкім раёне значна горш. У некаторых раёнах урны яшчэ не зроблены.

Тав. Шпакава гаворыць пра выдатныя класава-варажыя элементы, накіраваныя на зрыў выбарчай кампаніі. На жаль, не ўсе партыйныя арганізацыі адолелі сваячасова звыкчы гэтыя варажыя выклікі. У ланка свайго выступлення тав. Шпакава расказвае аб намераных мерапрыемствах па культурнаму абсталяванню выбарчых паміжканцаў, па лепшаму абсталяванню выбаршчыкаў 12 снежня.

Аб рабоце Слуцкай акруговай каміі па выбарах у Совет Нацыянальнасцей расказвае старшыня гэтай каміі тав. Іааф.

На нарадзе выступіў з ірамоваю выказваннямі абавязкі першага сакратара ЦК КП(б) Б тав. Волкаў. Тав. Волкаў наставіў перад пярэдай рад бліжэйшых задач па агітацыйна-прапагандыскай рабоце сярод выбаршчыкаў, па арганізацыйна-тэхнічнай падрыхтоўцы да выбараў у Вярхоўны Совет.

— Некаторыя партыйныя арганізацыі, — гаворыць тав. Волкаў, — неадарэніваюць арганізацыйна-тэхнічную падрыхтоўку да выбараў. Яны разважаюць пракладна так: сарод насельніцтва мы бачым вялікі палітычны ўдзел. Часта тут асабліва класіфікацыя аб арганізацыйнай рабоце. І без яе выбаршчыкі прыйдуць да ўдэла. Такія разважаны шкідны. З гэтай бязатказнасцю трэба неадкладна пакопчыць. Што сярэд насельніцтва мы чым вялікі палітычны ўдзел — гэта бясспрэчна, але гэта не дае нам права заспакоівацца. Мы можам правільна ўсю нашу работу, калі не будзем, як належыць большавікам, займацца арганізацыйнай работай па падрыхтоўцы да выбараў.

Грунтуючыся на раззе фактаў, тав. Волкаў гаворыць аб партыізме сацыялістаў нарада, аб яго адданасці і любіва да большавіцкай партыі, да вялікага Сталіна, аб тым, з якім вялікім удзелам савецкія выбаршчыкі рыхтуюцца да гістарычнага дня 12 снежня, каб пасля ў Вярхоўны Совет СССР найдастойнішэй, найважнейшым сям'ю нашай сацыялістычнай радзімы.

Тав. Волкаў рэзка крытыкуе кіраўніцтва Пухавіцкага раёна за дрэнную падрыхтоўку да выбараў у Вярхоўны Совет.

Далей т. Волкаў спыняецца на пытаннях абсталявання выбарчых паміжканцаў. — Трэба, каб кожны выбаршчык добра ведаў, дзе знаходзіцца выбарчы ўчастак, дзе ён павінен атрымаць бланкет, дзе ўваход, выхад і т. д.

Тав. Волкаў гаворыць аб раззе фактаў партыйнай дзейнасці класавых ворагаў і заклікае да дасягата ўдзячы рэвалюцыйнай пільнасці, да канчатковага разгрома ворагаў.

Выкладваючы рад практычных мерапрыемстваў, якія павінны быць ажыццэўлены на працягу бліжэйшых дзён, тав. Волкаў заклікае ўдзельніцаў нарады пачуць навірстаць прапунцыі і большавіку мабілаваць усе сілы, каб арганізавана прыйці да выбараў у Вярхоўны Совет СССР.

Сталінскі райком КП(б) Б абсталявае спецыяльную агітацыйную для абслугоўвання выбарчых участкаў. На машыне будзе ўстаноўлены патэфон, бібліятэка літаратуры па пытанню выбараў, плакаты і лозунгі. Выбаршчыкі змогуць праслухаць дэклад таварыша Сталіна на Надзвычайным VIII З'ездзе Саветаў, першы і пачаў таварыш Варашылава, запісаны на пласцінках.

ПА МЕНСКАЯ ГАРАДСКАЯ ВЫБАРЧАЯ АКТРУГЕ

Аўтаперасоўка дзяржаўнай бібліятэкі імя Леніна абслугоўвае звыш 20 калгасаў Менскага раёна, у якіх налічваецца 2.500 калгаснікаў-чытачоў. У сувязі з набліжэннем дня выбараў у Вярхоўны Совет СССР значна павялічыўся попыт на выбарчую літаратуру. За апошнія дні ў калгасе накіравана да 800 экзэмпляраў кніг і брашураў, 80 плакатаў і многа лозунгаў.

Работнікамі бібліятэкі праведзена ў калгасах 10 гутарак аб новым выбарчым аконе. Зразам бібліятэка рыхтуе выстаўку кніг аб кандыдате ў дэпутаты Вярхоўнага Савета СССР К. Е. Варашылава, рыхтуе Фаватрыну, прысвечаную выбаршчыкам Варашылава.

На 64 выбарчым участку 18 лістапада быў арганізаван калектыўны паход хатніх гаспадынь у Дом Чароной Арміі. Жанчыны-выбаршчыкі падрабязна былі знаёмы з філіялам Усебеларускай выстаўкі.

Сталінскі райком КП(б) Б абсталявае спецыяльную агітацыйную для абслугоўвання выбарчых участкаў. На машыне будзе ўстаноўлены патэфон, бібліятэка літаратуры па пытанню выбараў, плакаты і лозунгі. Выбаршчыкі змогуць праслухаць дэклад таварыша Сталіна на Надзвычайным VIII З'ездзе Саветаў, першы і пачаў таварыш Варашылава, запісаны на пласцінках.

Сталінскі райком КП(б) Б абсталявае спецыяльную агітацыйную для абслугоўвання выбарчых участкаў. На машыне будзе ўстаноўлены патэфон, бібліятэка літаратуры па пытанню выбараў, плакаты і лозунгі. Выбаршчыкі змогуць праслухаць дэклад таварыша Сталіна на Надзвычайным VIII З'ездзе Саветаў, першы і пачаў таварыш Варашылава, запісаны на пласцінках.

МЕНСКАЯ ГАРАДСКАЯ ВЫБАРЧАЯ АКРУГА

СХОД ВЫБАРШЧЫКАУ 63 ВЫБАРЧАГА УЧАСТКА

20 астапады ў клубе імя Леніна (ст. Менск) адбыўся сход выбаршчыкаў 63 выбарчага ўчастка Менскай гарадской выбарчай акругі. У перапоўненай зале клуба сабралася звыш 500 выбаршчыкаў. Пад грым апладысmentaў сход выбраў гаварыць прэзідыум у складзе членаў Палітбюро ЦК ВКП(б) на чале з таварышам Сталіным, тт. Дзімітрава, Тальмана, Хоце Дыяса і Дадарэ Ібаруя. Пры ўдзяленні імя таварыша Сталіна сход наладзіла доўгую авашню праваліру народаў.

Працоўных, кандыдата ў Совет Саюза ад Менскай гарадской выбарчай акругі Клімента Ефрэмавіча Варашылава, а таксама расказаў біяграфію кандыдата ў Совет Нацыянальнасцей тав. Ванеява.

Сход паслаў прывітанную тэлеграму слаўнаму палкаводу нашай пераможнай Чырвонай Арміі — кандыдату ў дэпутаты Совета Саюза К. Е. Варашылаву. З прамовамі на сходзе выступілі тт. Пятарскі, Каймава і Адамовіч. Старшыня ўчастковай выбарчай камісіі падрабізна расказаў аб тэхніцы і парадку выбараў, адказаў на пытанні выбаршчыкаў.

ПРАМОВА тав. І. М. ПЯКАРСКАГА

(Менская электрастанцыя)

Таварышы! Я выступаю перад вамі поўна радасці і шчасця, як і ўсе вы, за наша выдатнае жыццё. Я стары, ніколі не выступаў перад такім вялікім сходам, але сёння не магу ўстрымацца, каб не выказаць тое, што ачуваю, багчы клопаты партыі і ўрада аб народзе, багчы ведаючы рост нашай любімай радзімы. Я ачуваю ўсім сваім нутром выдатны плады сацыялістычнага будаўніцтва, якое праводзіць наш народ пад мудрым кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна, на чале з найвялікшым талентам чалавечства Іосіфам Вісарыянавічам Сталіным. (Апладысменты).

Мы знаходзімся напярэдні ўрачыстага свята — дня выбараў у Вярхоўны Совет СССР. Не схапіце ворагаў, шаптурю, якія імкнучы ўнесці разлад у нашы рады і падарваць бліскучы заваяваны працоўны. Мы ведаем каго выбіраць. Мы адзім свае галасы тым, хто ўсё свабодна, усю сваю энергію і велі аддаў працоўнаму народу. Мы адзім іх дашу саратніку таварыша Сталіна — Клімента Ефрэмавіча Варашылава. (Апладысменты). На праглы дзесяткаў год ён на справе даказаў сваю беззаветную адданасць працоўнаму народу, пад кіраўніцтвам Сталіна змагаўся за шчасце народа.

Усе мы бачым гіганцкі перамогі на ўсіх кутках нашай любімай радзімы. Расце сацыялістычная прамысловасць, сельская гаспадарка і культура. Нашы дзеці шырока раскрыты дзверы да асветы. Іх не толькі прымушаюць у навучальныя ўстановы, але краіна пашпіль іх за тое, што яны навучаюцца. Дзе-ж вы знойдзеце такую краіну, апрача СССР, дзе ўрад так клопашы аб сваім народзе?

Мімаволі ўспамінаюцца жудаснае мінулае, калі ўсё працоўны народ жыў у пемры, неўвешце і жабрстве, павартачычыся нечалавечай эксплуатацыі. Я не стану засмучаць вашу ўрачыстасць успамінамі аб мінулым, а абмяжуся толькі спасыланнем на аўтарытэт вялікіх паэтаў рускай літаратуры. Паэт Некрасаў пісаў:

ПРАМОВА ХАТНЯЙ ГАСПАДЫН А. В. АДАМОВІЧ

Таварышы! Мы перажываем шчаслівыя дні. У СССР жанчыны карыстаюцца адпалкавымі правамі з мужчынамі. Усюды іх раскрыты дзверы. Яны працуюць і вучацца, разам з мужчынамі кіруюць дзяржавай. Аб такім шчаслівым жыцці мы ніколі і не марылі.

Нашы сёстры ў Іспаніі змагаюцца з азярамі фашызма, каб быць такімі-ж шчаслівымі, такімі-ж роўнапраўнымі, як і мы. Мы шлем ім прывітанне і жадаем хутэйшай перамогі над фашызмам. (Апладысменты).

Нашы дзеці вучацца ў вышэйшых навучальных установах. Ім створаюць ўсе ўмовы для вучбы і росту. Усім гэтым мы абавязаны нашай слаўнай камуністычнай партыі і нашаму любімому праваліру таварышу Сталіну. (Апладысменты).

«Ты і убогая, Ты і обильная, Ты и могучая, Ты и бесщипная, Матушка Русь!»

Так, у часы парскага самадзяржаўя працоўны народ, азнаходзіўся ў паліволені, бязлітава эксплуатаемы кучка тунельцаў, перажываў жудасную галечу, бяспраўе і голад. Краіна была багатая, але багатава было забітым толькі тунельцаў-капіталістаў. Краіна была магутнай сваім працоўным народам. Гэты працоўны народ быў, ёсць і заўсёды будзе магутным. Але Расія, як дзяржава, да Кастрычніцкай рэвалюцыі аставалася бясшчынай, азнаходзілася амаль у поўнай залежнасці ад замежных капіталістычных краін.

А вось як характарызаваў дзяржаўны лад парскага часу А. С. Пушкін:

«У нас в России нет законов, А только столб, на нем корона».

М. Ю. Лермантаў, адраўляючыся ў сыскі на Кавказ, пісаў у сваім развітаным пісьме:

«Прощай немая Россия, Страна рабов, страна господ...»

Гэтыя словы вялікіх паэтаў з дастатковай пераканаўчасцю гавораць аб жудасным жыцці, Кастрычніцкая рэвалюцыя змяніла аблічча нашай краіны. Ніхто больш не пасме сказаць аб нашай радзіме, што яна ўбогая і бясшчыная.

СССР — несакрушальная сіла, багатая, магутная краіна, у якой ваздушныя палювачына з эксплуатацыйнай чалавеча чалавек. Сталінская Канстытуцыя забяспечыла шчасце і радасць працоўным. Праца на працу, на асвету, на адпачынак атрымаў грамадзяне ў нашай краіне. Я шчасліў, што дачкаўся ўсходу новага сонца над нашай радзімай. Гэта новае сонца асвятляе нам шлях і саргаве наша счаслівае жыццё, яно вядзе працоўны народ усю свабоду да камунізма. Імя гэтаму сонцу — Іосіф Вісарыянавіч Сталін! (Бурныя апладысменты).

Пад кіраўніцтвам выдатнага палкавода Клімента Ефрэмавіча Варашылава наша Чырвоная Армія стала магутнейшай сілай у свеце, якой як агна баіцца капіталісты. Чырвоная Армія з'яўляецца найлепшай школай для малалых людзей нашай краіны. Вось чаму мы варае не плачам, а радуемся, калі нашы дзеці ідуць у армію, бо ведаем, што ў Чырвонай Арміі яны навучацца толькі добраву, што яны ідуць абараняць нас, працоўны народ, наша шчаслівае, заможнае жыццё. Таму мы ўсе, як азія, аддаём свае галасы праваліру нашай любімай Чырвонай Арміі таварышу Варашылаву. (Апладысменты).

Няхай жыць наш кандыдат у дэпутаты Вярхоўнага Совета — саратнік таварыша Сталіна—Клімента Ефрэмавіча Варашылаў! (Апладысменты).



20 лістапада на гомельскі завод сельскагаспадарчых машын прыбыла дэлегацыя калгаснікаў Церахоўскага раёна для азнамлення з работай кандыдата ў дэпутаты Совета Саюза тав. Альтшулера Грыгорыя Вульфарыча, які дзе згодна балатаравіца на Гомельскай сельскай выбарчай акруге. НА ЗДЫМКУ: гутарна ўдзельніку дэлегацыі са стыханаўскага завода, 70-гадовы калгаснік Абушанка расказвае, як «выбраў» раней.

ГОМЕЛЬСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ВЫБАРЧАЯ АКРУГА

ПЕРАДВЫБАРЧЫ СХОД У КАЛГАСЕ „ЗВЯЗДА“

Выступленне кандыдата ў дэпутаты Совета Нацыянальнасцей тав. С. П. АСТАПАВА

СВЯЦЛАВІЧЫ. (Мер. «Звезда»). У калгасе «Звезда», Стаўбунскага сельсаведа, Свяцлавіцкага раёна, адбыўся перадвыбарчы сход. Апрача калгаснікаў калгаса «Звезда» на сходзе прысутнічалі прадстаўнікі калгасу «Ясная гора» Стаўбунскага сельсаведа, «Хваля», Несвіска-

га сельсаведа, а таксама працоўныя аддасобнікі, усяго 500 чалавек. На сходзе выступіў з прамоваю кандыдат у дэпутаты Совета Нацыянальнасцей ад Гомельскай сельскай выбарчай акругі т. Сямён Панілейманавіч Астапаў.

ПРАМОВА тав. С. П. АСТАПАВА

Таварышы! Я не арадар; па-простому расказаў, што ачуваю. Вось мы з вамі выдатна сваяквалі вялікае 20-годдзе Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі. Я маючы ніст паравоза, і аб'ехаў амаль усю нашу краіну. Бачу, як змянілася наша краіна. Куды ні глянь — усюды новае, радаснае жыццё дзяржавы. Такое жыццё іла ўсім нам партыя Леніна—Сталіна, наш дарагі братаў таварыш Сталін. (Бурныя апладысменты).

І, таварышы, нарадзіўся ў сям'і белага селяніна-беларуса ў м. Насовічы, Церахоўскага раёна. Быў я на сям'і вялікай, а гаспадаркі ніякай. Мы ўсе ведаем, як цяжка жылося селянінам да рэвалюцыі. Будылі і памешчыні вышмысгалі з іх усю кроў. На вузкіх палосках, з драўлянай сасой гнілі свае сныны і абліваўся потым слязіна.

Не тое пшпер. Трактары, камбайны, сельскія малатарні працуюць на калгасных палках. Мне вост сёння расказаў, што на месцы гэтага клуба, дзе мы з вамі азнаходзімся, стала парка. Вакол нашай вёскі наўкруг былі сямлі памешчыкаў Бе-

забрава, Барыскага і Брытава, а цяпер толькі аднаму калгасу «Звезда» наваца аддасова звыш 2.000 гектараў былых памешчыцкіх зямель. Калгас мае малатарні, гузавую машыну, а летам тут у Стаўбунку атрымаецца новая машына-трактарная станцыя. У нашым раёне перабудуць тры машына-трактарныя станцыі.

Ворагі беларускага народа, польскія панскія шпёны, халепі паабавіць нас усёй дасягненнай, зробіць нас зноў рабамі. Але ім гэта не ўдалося і ніколі не ўдалося. (Апладысменты). Слаўныя чыстыя, верны сталінец тав. Ежыў з дапамогай народа разграміў і бузе граміць ворагаў за тав. (Апладысменты). Таварышы! Заключылі мы шчыльнае сваяк сваю пільнасць, выкерывалі і ашпачыць ворагаў, зрабілі нашай дарагой сацыялістычнай радзімай.

Таварышы! І дзень і ноч буду працаваць, каб апраўдаць ваша давер'е, усе свае сілы аддам за справу партыі Леніна—Сталіна (бурныя апладысменты); заўсёды гарыў буду стаць за справу працоўных нашай краіны.

ПРАМОВА І. Я. БЕЛАДЗЕДАВА

(Калгаснік, дэмабілізаваны чырвонаармеец)

Таварышы! Я толькі пачаў вярнуцца з Чырвонай Арміі. Калі ворагі здохнуць адарваць у нас нашае шчаслівае жыццё, мы ўсе, як азія, станем на абарону сацыялістычнай радзімы.

Таварышы! Чырвоную Армію ўзвачальнае лепшы саратнік зялітка Сталіна Клімента Ефрэмавіча Варашылаў (бурныя апладысменты). Для нас усё вялікі гонар, што таварыш Варашылаў даў згодна балатаравіца ў дэпутаты Совета Саюза ў стаўбунскім БССР — Менску.

Я хачу расказаць, таварышы, аб тым, які скарэны чалавек наш кандыдат тав. Астапаў. Калі праходзіў мэндыры БВА на Беларускай дарозе ішло спабарніцтва сярот

машыністаў на заваява права вешці поезд, у якім ехаў маршал Советскага Саюза тав. К. Е. Варашылаў. Гэты гонар выпавіў тав. Астапава (бурны апладысменты). Яму, адзінаму сьмну нашай сацыялістычнай радзімы, лепшаму стыханаўцу, дзяверліва вешці поезд, у якім ехаў таварыш Варашылаў. За ўвесь час маўляў тав. Астапаў дакладна, безаварыяна і ўзора рэў поезд намагаў дарагога наркома абароны першага маршала Советскага Саюза (бурны апладысменты).

Тав. Астапаў Сямён Панілейманавіч аслужыў нашага давер'я, і мы ўсе за яго аддадзім свае галасы (апладысменты).

ВІШЕБСКАЯ ВЫБАРЧАЯ АКРУГА

НА ПЕРАДВЫБАРЧЫМ СХОДзе 7 ВЫБАРЧАГА УЧАСТКА

Выступленне кандыдата ў дэпутаты Совета Саюза тав. О. Е. БАГАЧОВАЙ

ВІШЕБСК. (Мер. «Звезда»). 21 лістапада ў памяшканні 10-й сталінскай школы адбыўся перадвыбарчы сход 7-га выбарчага ўчастка. На сходзе прысутнічала 400 выбаршчыкаў. Сход ажыццэў завярачы па выбарчым участку тав. Фомінаў.

Дружыны аддасобніцтваў сустраі выбаршчыкі сьваё кандыдата ў дэпутаты Совета Саюза Ольгу Ефімаўну Багачову, якая выступіла на сходзе з прамоваю.

На мітынгу таксама выступіў тав. Калялеўскай (старая работніца фабрыкі імя Кагановіча), Эстрына (дырэктар мейрабфака), Соснер (работніца фабрыкі «Прагрэс») і іншыя.

ПРАМОВА тав. О. Е. БАГАЧОВАЙ

Таварышы! Пешку за ўсё я выношу сваю гарачую лэзку за аказаны мне вялікі гонар. Гэта давер'е, якое вы мне аказалі, а яшчэ не толькі за себе, але, у першую чаргу, за вялікай Камуністычнай партыі, за роллага Сталіна (Бурныя апладысменты), якія вырасілі нас, партыйных і неапартыйных большшчыкоў, дадлі нам жыццё, поўнае радасці і шчасця.

З неабмытым натхненнем і энтузіязмам працоўныя нашай вятнёнай радзімы аддасілі прашу кандыдату ў дэпутаты Вярхоўнага Совета СССР вылучыць вялікага праваліру народаў таварыша Сталіна, (Бурны апладысменты). Гэтым самым часавыя советскі народ выказаў сваю бязмежную адданасць таварышу Сталіну, гарачую любоў да свайго радзімы.

Таварышы, якой прыгожай, непазавальнай стала наша родная краіна! Нам не треба даўка халіць за прыкладзімай. Вярце нашу Маршаўшчыну. Чым яна была кабылі і чым стала пры советскай улада. Манастыр і пустыні—так вішэбскія старалыны называлі старую Маршаўшчыну. Такой яна была і на самой справе. На ўсёй тэрыторыі Маршаўшчыны адзіным прадпрыемствам у парку час была наша ільняпрадзельная фабрыка «Лявона», дзе праца работніц была кабайлы, горам і мяшчасцем. Советская ўлада ператварыла Маршаўшчыну ў вятнёную работніц горад. Замест смеццёных авалев, вырасілі тамі гіганты-палювачыны, дашпчыны сталінскія пільнозаводы, як фабрыка імя КІМ, Маслазавод, прасторныя шпачывароўныя дзены работчы, сталінскія школы, клубы, дзіцячыя сады, яскі. Праца стала справай гонару, славы, доблесці і героіства.

Непазавальнамі сталі ў людзі старой Маршаўшчыны, дцярашай Пролетарскай Маршавіцы. Працуючы на себе, на сваю сацыялістычную дзяржаву, сотні і тысячы стыханаўцаў і ўдзельніцаў паказвалі высокую прадукцыйнасць працы, сталі знатнымі людзьмі.

Наш раён — толькі маленькі куток нашай зялёнай, багатай, вятнёнай краіны. Перамогі нашай радзімы — каласальныя. Яны залатымі літарамі запісаны ў нашай Сталінскай Канстытуцыі. Гэтыя перамогі пачаў усё наш шчаслівы советскі народ дэманстраваў, у дзень XX гадавіны Кастрычніка.

З тако часу, як мяне вылучылі кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Совета, мяне часта прыходзіла выступаць перад вы-

ПРАМОВА тав. В. М. КАВАЛЕЎСКАЙ

(Работніца фабрыкі імя Кагановіча)

Асталіся лічаны дні да таго знамянавага свята, калі грамадзяне нашай краіны пачнуць да выбарчых урываў аддаваць свае галасы за таварыша Сталіна, за лепшых сьмну і дачок нашай любімай радзімы.

Мы будзем выбіраць у Вярхоўны Совет СССР сваіх лепшых сьмну і дачок нашай радзімы, да каліх аднак справе партыі Леніна — Сталіна. Тав. Багачова тэжы і ёсць.

Работніца калектыву нашай фабрыкі імя Кагановіча вылучыў тав. Багачову кандыдатам у дэпутаты Совета Саюза Вярхоўнага Совета СССР, як лепшую стыханаўку. Працуючы на фабрыцы з 1929 года, яна ўвесь час павышае выдатны фарм работы. Яна — вылучыў камандзір вытворчасці. У сучасны момант без адрыву ад вытворчасці тав. Багачова вучыцца ў стыханаўскай школе, пазнаша сваю кваліфі-

кацыю. Як пералаву работніцу, тав. Багачову прынялі ў рады спавячавачых.

Таварышы! У стары спавячачы час мы, працоўныя жанчыны, былі бяспраўнымі. Сёння мы імем усё тавы грамадзян вялікай свабоднай краіны. Сталінская Канстытуцыя — наша гародасць, наша радасць. Збыліся словы вялікага Леніна аб тым, што кожная кухарка павіна ўмее кіраваць дзяржавай.

Аз імя работчы, работніц, інжынераў, тэхніцаў і служачых нашай фабрыкі імя Кагановіча я, азіяваю вас у шчаслівым дзень 12 снежня аднае свае галасы за Ольгу Ефімаўну Багачову — верную дачку нашай радзімы.

Няхай жыць геліяляны тварот Сталінскай Канстытуцыі, наш вялікі праваліры і настаяні таварыш Сталін! (Бурны апладысменты).

ЛЕПЕЛЬСКАЯ ВЫБАРЧАЯ АКРУГА

КАНДЫДАТ У ДЭПУТАТЫ СОВЕТА СЯЮЗА Елізавета Ігнацьеўна ПАПКОВА

На ўкраіне незалікай вёскі Жарына прыгудзілася зашмалая хібарка Ігнаца Папкова. Усё свабоднае жыццё ён — паштук, ботрак і рыбак — працаваў на кулакоў і араўдзятараў. Жабрак — жыў усё свабодна, аж дажываў свае апошнія дні.

Дзесяці на фронтзе ваявалі за пара і «сцягун» яго два сьмны Барыс і Нікіфор. Туны-ж з палючамі на скрыпучых калёсах і на жорбасным, махальным коніку рушыла яго 8-гадова дачурка Елізавета. На вяротвалітну вайну збраў ўсё, што было ў гаротнай гаспадарцы Ігнаца: калёсы, коня і яго любімую дачку ў якасці паганятага.

Усё жыццё адна мара была ў Ігнаца, як-бы гэта кучыць удастоля зямелькі і жыць так, каб хапала хлеба і дзеці не былі голодныя. З гэтымі дачуценнямі, азія без дашпчы і паміраў Ігнац.

Ігнацка і двое ўнікаў асталіся без «жармільня».

Пасля двухмесечнага вадраваньня на паламаных калёсах і хулым, яшчэ больш заморытым коніку, вярнулася з фронту круглая сьрата Елізавета. У хапе было пуста, брудна і голодна. Невялікай кучычцы халася задылаць так галасна, каб усё свабодна пачуць у невялікае гора. Але жаль так моцна сціснуў ёй горад, што яна не магла прамоваць ні аднаго слова. З вачэй толькі капіліся патокі гарачых слёз.

Балька пачынуў ёй у адначыну толькі свае вечныя мроні аб азія, аб сьмным жыцці. Але як іх ажыццявіць—Елізавета не ведала. Пыблялася жыць, Расам з братавай жонкай Елізавета старанна вадлаз за ўборку мээрнага ўраджая на з-



зенькай, як істужка, палосачы. Потым пры дачуце староку-аддасяччана свабоднае азіяны.

Браты не вярнуліся дамоў і пасля Вярнуліся дамоў Барыс і Нікіфор.

Елізавета зсталася са старэйшым братам Барысам. Брат нагнаў пасвіць сялянскую жыўду. Елізавета дашпамагала яму і халіла на палювачную работу да кулакоў.

Ліза доўга не магла забыць горкай крыўды.

Так прайшлі ў біялопе, вясначак, пякай нецясільнай працы дзіцячы і юнацкі гошы Елізаветы Ігнацьеўны Папковай. Занятая помысламі аб заробках, аб палювачна хлеба, яна паспела толькі скончыць тры класы вясковай школы. А яе халасца вучыцца!

Малой 20-гадовай дзятчынай яна першай уступіла ў паваротназаваны калгас Жарына. І з тако часу жыццё не перапынулася зваваа з жыццём усёго калгаса, які выпавіў зраза на шырокую, радасную і шчасліваю дарогу заможнага і культурнага жыцця.

Расказваючы пра свой жыццёвы шлях, пра сваю работу ў калгасе і сельсавеце, членам якога яна з'яўляецца з 1935 года, Елізавета Ігнацьеўна скарэна сазуважае: — Няхай лепшы калгаснік раскажыць... І калгаснікі з любоўю раскажваюць пра свайго старшыню, якога яны і ўсе працуючыя Лепельскай выбарчай акругі вылучылі зараз кандыдатам у дэпутаты Совета Саюза Вярхоўнага Совета СССР.

З перамога тав. Фомінаў у калгасе Елізавета, не шкадучычы сіл, аддана і любіва працуе на карысць грамадства. З любой работай, якой-бы яна і была цяжка, спраўлялася Елізавета Ігнацьеўна. Многа энергіі, пастойлівасці і прадпільнасці праўляе яна, каб зрабіць гаспадарку калгаса яшчэ больш багатай. Прадавітасьць сумленнасць, сьромнасць, клопаты аб калгасніках, аб калгасініх маршачкі — вост характэрныя рысы Папковай.

Всяюй 1934 года агудыня сход калгаснікаў вылучае яе адказнай на ільну. За гэту работу яна борацца з вялікай ахвотай. Савы вышэйшы ўраджай ільну ў Чапнінскім раёне атрымаўся ў калгасе Жарына. На другі год Елізавета працуе зьвешнявой на ільну. Калгас не алае паршыцца на ўраджая ільну. Плян ачы працуючы дзяржаве заўсёды пера-выконваецца.

Яшчэ праз год Папкову прызначылі бригадзірам палювачай бригады. Многіх калгаснікаў уладэ сумненне — ці справіцца жанчына з такой работай? А некааторыя нават угодас гаварылі: — Не бабская гэта работа...

Папкова на гэтай работе паказала, што жанчына можа кіраваць бригадай не горш за мужчыну. Бригада дарава яльняны ўраджай і першай у Лепельскай акрузе разлічылася па ўсёх паштэўках з зарплатцай.

У пачатку гэтага года калгаснікі паслаі Елізавету Ігнацьеўну на трохмесечныя курсы старшынь калгасу. Пасля скончання курсу выбрала яе старшыня калгаса. І на гэтай рабоце Папкова апраўдала давер'е калгаснікаў. Сялета на былых вузкіх палках звалялася россыпа і густыя калгасныя хлеба. І ў страчаныя дні жыва даўка разнасілася па прасторах частушкі, нарожджаны шчаслівым калгасным жыццём:

«Люблю сіня вясцічкі Па канавых сабраць, Люблю кнігі і газеты Я пра Сталіна чытаць.»

Стыханаўскія металы працы сабясечылі своечасова і без страт уборы багатага ўраджая, высокі прадзавенне, які ў параўнанні з мінулым годам вырас больш, чым у тры разы. Калгас і калгаснікі дубно і поўнашо разлічыцца з дзяржавай па ўсёх паштэўках і абавязковым палювачам.

За гэты год калгас вадывіў аўтамашыну, пабудавалі гарадскога тыпу лазню, дзве ільняшчыльнікі, закончыў будаваць вельворнае гумно, адрыві калгасны клуб. Змянілася аблічча і калгаснай зямлі. Яе абкаваў дараваў і ўсёйшай грамадзі. За годы калгаснага жыцця больш чым палова калгаснікаў пабудавала сабе прасторныя светлыя з 2—3 пакояў дамы.

— Балькоўска мара аб ільмі, аб сьмным жыцці здысьлілася, — гаворыць Елізавета Ігнацьеўна. — Зараз мы, калгаснікі, — гаспадары зямлі, гаспадары свайго жыцця і шчасця. Мяжзем, каб як хутчэй прашпесі ў хаты калгаснікаў аддасяччанае свабоднае, раднае, пабудаваньні азія...

Елізавета Ігнацьеўна расказвае, як вешці быліх беліноку і саратнікоў вёскі Жарына, якія раней не маглі вучыцца, за годы советскай улады сталі знатнымі людзьмі краіны. Вост некаторыя з іх. Папкоў Якаў працуе тэхнікам на трубаўліным заводзе, Папкоў Фёдар закахачвае вучобу ў ваеннай мейншыскай акадэміі. Пачкоў Іван — камандзір Чырвонай Арміі—мёр. Многія ішчэ вучацца ў істытутах, тэхнікумах і іншых навучальных установах.

Вылучаючы Елізавету Ігнацьеўну Папкову кандыдатам у дэпутаты Совета Саюза Вярхоўнага Совета СССР, кожны калгаснік калгаса Жарына ўпэўнен, што яна, як верная дачка народа, гарачая патрыётка свайго радзімы, бязмежна аддана справе партыі Леніна — Сталіна, з гонарам адрывае іх давер'е.

Н. ВІШНЕЎСКІ.

